

# паэзія

паэзія

## Генадзь Бураўкін



...вам ня трэба мая радасць?

Вы ня хочаце да яе далучыцца,

Вас яна раздражняе,

Вы ад яе адвыклі?

Шкада!..

## Лісты да запатрабаванья

*З новай кнігі*

\* \* \*

Я кожны дзень складаю лісты —  
Матулі,  
Сябрам,  
Унукам,  
А яшчэ —  
Дзяцінству, якое ўжо ня вернецца,  
І старасыці, ад якой не ўцячэш,  
Бярозцы пад майм вакном,  
Жураўлю ў асеньнім небе,  
Ручаю каля прыдарожнага гаю  
І Сафійцы ў Полацку...

Я іх шапчу  
Халаднаватымі вясновымі ранкамі,

Съякотнымі летнімі днямі,  
Завейнымі зімнімі вечарамі  
І аддаю  
Лёгкай хмурынцы ў небе,  
Цёпламу дожджыку-грыбасею,  
Лагоднаму баравому ветру.

Некаторыя ж я запісваю  
І называю іх  
(Можа, залішне самаўпэўнена?)  
Вершамі.  
Іх я пакідаю  
Да запатрабаваньня,  
Тайна спадзеючыся,  
Што аднойчы іх захочуць прачытаць  
Ці то мае дарослыя ўнуکі,  
Ці то мая зялёная бярозка,  
Ці то мой журавель,  
Які прыляціць з выраю...

\* \* \*

Калі мне было нядобра,  
Мяне суцяшалі:  
«Пройдзе!»

І праўда:  
Міналі дні —  
І адступаўся кашаль,  
І съціхаў занудлівы дождж,  
І сябры прыходзілі мірыща,  
І прыносілі ўрэшце пенсю...

А чаго ж ніяк не праходзяць  
Пошасьць бяспамяцтва,  
Чорная зайдрасьць,  
Воспа дзяржаўнага хамства  
І кароста хлусьні?

Чаму ж ніяк не праходзіць  
Людское вар'яцтва,  
Калі брат забівае з-за грошай брата,  
А з-за трону народ прадаюць у рабства,  
І каханьнем гандлюць, як цыгарэтамі,

І ў бутэльцы топяць сумлењне,  
І адракаюцца ад дзяцей?..

Калі ж яны пройдуць —  
Галеча і здрада,  
Жорсткасць і беззаконье,  
Абыякавасць і несправядлівасць?..  
Столькі гадоў чакаю!  
А ўсё дарэмна...

Можа век мой кароткі,  
Дачакацца я не пасъпею...

\* \* \*

Я і ня ведаю нават,  
Адкуль яна раптам зъявілася —  
Гарэзная,  
Неабдымная,  
Нястрымная,  
Хмельная  
Радасць,  
Што перапоўніла сэрца  
Адчувањнем хуткай удачы,  
Уліла ў мае руکі сілу,  
І ласкаю затуманіла вочы.

Я набрыняў ёю,  
Як сокам асенъні яблык.  
Яна ўжо ўва мне не зъмяшчалася.  
І я выбег на вуліцу.

Сонца зъдзівілася —  
І абмыла мне твар цеплынёю.  
А вецер пацалаваў мне шчокі.  
І трапяткі матылёнк  
Даверліва сеў на плячо.

Я ўзрушана ўсьміхаўся  
Паўдзённаму чыстаму небу,  
Клёну ў двары,  
Буркатліваму голубу на балконе  
І перапоўненаму трамваю,  
Якому велікадушна саступіў дарогу.

Я зазіраў у вочы сустрэчным  
 І ківаў ім яшчэ здалёку:  
 «Добры дзень!  
 Мне хораша з вамі.  
 Спадзяюся,  
 Усё ў вас у парадку?»

Але хіхінулі па-блазенску дзяўчатаы,  
 Адбегліся ўбок жанчыны з пакункамі,  
 Сівы пенсіянер у вайсковым фрэнчы  
 Пакруціў каля скроні пальцам,  
 А чарнявая высокая прыгажуня  
 Гучна выгукнула:  
 «Вар'ят!..»

Ах, вам ня трэба мая радасьць?  
 Вы ня хочаце да яе далучыцца,  
 Вас яна раздражняе,  
 Вы ад яе адвыклі?  
 Шкада!

Я ж нічога іншага  
 Не магу вам прапанаваць.

\* \* \*

Я прачнуўся на досьвітку  
 Ад адчуваньня,  
 Што нешта муляе за плячамі,  
 Нешта нябачнае, неасязальнае  
 Казыча паміж лапатак.

Я выбег на ганак —  
 І стаў павольна ўзынімацца  
 Над прыціхлым дворыкам,  
 Над садам,  
 Над дахамі,  
 Над электралініямі,  
 Над зялёной зямной прасторай.

Было мне вольна і лёгка.  
 Я дзівіўся тайнай сіле,  
 Што трymала мяне ў блакіце.  
 Я мог дыханьнем падагнаць хмарку,

Пакарміць з далоні жаўранка,  
Ухапіцца рукамі за вясёлку.

Ува мне ўсё съпявала,  
Я быў добры  
І нават шчасльвы.  
Мне хацелася верыць у казкі,  
І забыцца на крыўды і страхі,  
І ўзынімацца вышай і вышай,  
Каб абняць увесь съвет.

Я лунаў над ляснымі азёрамі,  
Над імклівымі аўтастрадамі,  
Над комінамі заводаў  
І над жытнёвымі нівамі.

Я ня ведаў,  
Чаго было болей у гэтым палёце —  
Зъдзіўленыня,  
Адкрыцца  
Ці боскага азарэнья,  
Зынітаванастьці з часам  
Ці далучэнья да вечнасьці.

І я не заўважыў,  
Як там, унізе,  
З няўцягнасьцю і пагардай  
Зірнуў на мяне  
Чалавек з модным кейсам,  
Сядоучы ў чорны «мерседэс».  
Ён усьміхнуўся высакамерна —  
І быщам душу мне працяла  
Халодная жалезнaya страла.

Я паляцеў на зямлю,  
Натыкаючыся на хмары,  
Ранячы руکі асколкамі вясёлкі,  
Распалохваючы ў садзе шпакоў...

І вось я стаю на ганку,  
Усё яшчэ шчасльвы.  
Ды за плячамі ўжо нічога ня муляе.  
І я не магу даўмецца,  
Адкуль у пальцах маіх  
Цёплае птушынае пёрка...

---